



УСЕБЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТЭСТАФЭТА  
Нясем эстафэту ўперад!  
ФІНІШ - IX ЗВЕЗДА УСЕ АКСМ  
Рэдакцыя газеты „Чырвоная Зьмена“

РАПАРТ № 1

аб ходзе працы па правядзеньню культэстафэты ў Капыльскім раёне

Райштаб складае 7 асоб. Выпрацавалі плян працы райштабу і канкрэтныя мерапрыемствы па правядзеньню эстафэты ў раёне. Кожнаму упаўнаважанаму дадзены канкрэтныя дырэктывы аб складаньні троек і арганізацыі працы ў раёне.

Да гэтага часу ў райштабе няма яшчэ звестак аб ходзе працы на мясцох.

Толькі Цімкаўскі месчаквы савет паведаміў, што:

1. Спажыватарства да забеспячэньня настаўніцтва і вучняў адносіцца надвычайна галавацянскі.

2. Месчаквы савет паказаў 23 чалавекі няпісьменных, а праверкай выяўлена 76.

3. Цімкаўская хата-чытальня ваўсёды на замку. Лістунцы і школы малалісьменных не распачалі працу.

4. Школы Цімкаўскага сельсавету не задухваліся вад правядзеньнем політэхнізацыі.

Старшыня райштабу, тав. Нарэйна адзначыла, што культэстафэта праходзіць па раёне як-бы добра, але насцяя выведу ў раён высветлілася, што:

1. Упаўнаважаньня, вылучаныя райштабам для арганізацыі працы па сельсаветах, зусім там ня былі і ніякай арганізацыйнай працы не праводзілі.


2. Грамадзкая праца ў сельсаветах і ніякай дапамогі настаўніцтву не аказала.

3. Навіраецца сыстэматычная нагрузка настаўніцаў тэхнічнай працай.

Зараз пры сельсаветах складаюцца тройкі па правядзеньню культэстафэты.

Упаўнаважаны па правядзеньню культэстафэты ў Капыльскім раёне ХРАЛОВІЧ Г.

Многія настаўнікі, адантрактаваўшыся са школамі, пакідаюць іх. (З допісаў юнжораў)



Раз, два, тры. Абяцаем мы...

... Два, тры, чатыры. Удзяліся і забылі...

Распачалі працу

Вушацкі раён 1-га лістапада ўключыўся ва ўсебеларускую культэстафэту. Арганізацыйная і операцыйная культпраца разгорнута з удзелам прадстаўніка ўсебеларускага штабу. Створан раённы штаб з 9 асоб. Упаўнаважаньня райштабу раз'ехаліся па мясцох.

3-га лістапада на раённай канфэрэнцыі камсамолу было пастаўлена пытаньне аб культэстафэце, прычым канфэрэнцыя прыняла настанову аб уключэньні ўсе камсамольскае арганізацыі Вушацкага раёну ў культэстафэту пад лэзунгам:

„ніводнага камсамольца па-за шэрагамі барацьбы за культурную рэвалюцыю“.

Профсаковы адпалужна адгукнуліся на настанову, уключыліся ў працу па культэстафэце і напавяляюць шэрагі культармейцаў.

Райштаб, разам з упаўнаважаным усебеларускага штабу, склаў канкрэтны плян правядзеньня культэстафэты па раёне, а таксама выпрацаваў інструкцыі тройкам і начальнікам пастоў.

Гінзбург Явня.

Усебеларускаму штабу Культэстафэты, рэдакцыям газет „Чырвоная Зьмена“ і „Савецкая Беларусь“

ПАВЕДАМЛЯЮ:

- 1. Сенскі раён уключыўся ў культэстафэту.
- 2. Распрацаваны 6 маршрутаў культэстафэты, якія надрукаваны ў раённай газэце „Комунар“.
- 3. На кожным сельсавете культштаб вылучыў упаўнаважаных і стварыў тройкі.
- 4. 3 раённага цэнтру накіраваны ў сельсаветы 10 камсамольскіх брыгад і вылучаны дзьве каманды профсавету, якія таксама будуць накіраваны ў хуткім часе.
- 5. Звесткі ад сельсаветкіх троек паступаюць толькі часткова.
- 6. 10 лістапада склікаецца першы вылет культсіа раёну, дзе будзе зацьверджана плян працы культэстафэты.
- 7. Кожную лектуру ў маскоўскай газэце будзе зьяшчацца зводка аб ходзе культэстафэты.

СТАРШЫНЯ ШТАБУ ВАГІН.

Прывесьці ў гатоўнасць баявыя калёны

Вытворчыя манэўры—праверка падрыхтаванасьці прадпрыемстваў к сустрэчы 3-га рашаючага году пяцігодкі

Блізу па ўсіх фабрыках і заводах Беларусі праводзяцца вытворчыя манэўры. Манэўры правяраюць бяздольнасць заводзкіх арганізацый і ўсяго калектыву будучых боек на фронце выкананьня баявых ударных плянаў трэцяга, рашучага году пяцігодкі.

Вытворчыя манэўры даюць шмат карыснага. Яны паказваюць, што, ня гледзячы на хмыканьні прыхільцаў, якія ня вераць у здольнасці рабочае клясы, у магчымасьць выкананьня ўзятых тэмпаў,—пляны вытворчасці, сустрэчныя пляны пры правільнай арганізацыі працы, поўнасьцю выконваюцца. Опартуністыя на мясцох зрываюць часам вытворчыя манэўры, імкнуцца ўкласьці іх у нейкія рамкі, чым перашкаджаюць паспяховаму ходу манэўраў.

Камсамольскі калектыв заводу „Энэргія“ паказаў ударныя тэмпы працы. У іх шых мясцох камсамольцы яшчэ ня сталі на чале рабочае моладзі, пад кіраўніцтвам партыі, у барацьбе за большавіцкія тэмпы ў справе ліквідацыі прарыву і лепшай падрыхтоўкі да 3-га, ударнага году пяцігодкі.

Распачаты конкурс на лепшае прадпрыемства, барацьба за сыягі павінны ператварыцца ў сацыялістычнае саборніцтва паасобных калектываў на лепшы ўдзел у жыцьці вытворчасці, на лепшую пастачоўку працы, рацыяналізацыю, скарыстаньне ўнутраных рэсурсаў і расстаноўку сіл.

Стаць на чале рабочае моладзі, пад кіраўніцтвам камуністычнае партыі, бойку за прамфінплан пяцігодкі, супроць прыхільцаў „левых“ ухільцаў, за генэральную лінію партыі—баявая задача камсамлу.

У першых шэрагах

Чырвонаштанартны завод „Энэргія“ (Менск) распачаў вытворчыя манэўры.

Для кіраўніцтва манэўрамі створан штаб, члены якога дзяжураць круглыя суткі. Сумесна з усімі рабочымі члены штабу выяўляюць недахопы вытворчасці, якія адраау пасля рабочага дня, альбо ў абедзены перапынак, выпраўляюцца.

Асобнае месца ў вытворчых манэўрах займае камсамольскі калектыв. Па яго ініцыятыве праведзены гутаркі аб значэньні вытворчых манэўраў, абвешчан паход за жалезны лом на заводзе, створаны 3 вытворчыя комуны.

Каб уцягнуць навічоў рабочых

ва ударныя брыгады, камсамольцы энэргіяцы распаўсюдзілі срод усіх рабочых аветы. У хуткім часе калектыв будзе фармаваць новыя ударныя брыгады.

Брыгада па выпуску сьвідравальных варштатаў складаецца ў большасьці з камсамольцаў. Свой працу ў 20 варштатаў яна ліквідавала пры бесперапынай працы ў тры зьмены. У падарунак X му зьезду АКСМБ брыгада паставіла сабраць сьвідравальны варштат. Камсамольцы на 100 проц. закантраваліся за заводам.

І. Гельфанд.

15 проц. прахлопалі

Першая пяцідзёнка вытворчых манэўраў на шклоўскай фабрыцы „Спартак“ паказала неадпаведнае сустрэчнае прамфінплану 15 проц. Недавыкананьне выявілі на нядбайным адносінамі да старшага маістра і загадчыка вай станцыі, на віне якіх значныя прастоі дзвалі.

Вясельнасьць і непаладак распарадчасьць цэхадміністрацыі надвычайна балюча адбілася выкананьні плянаў.

Астатнія дні манэўраў характэрна скарыстаць для паставы ховага наступу і ліквідацыі пушчанага прарыву.

Завіру...

ЗА КОМУНІЗАЦЫЮ БЫТУ

ШЫРЭЙ ШЛЯХ КОМУНАМ!

Вытворча-бытавыя комуны—крок уперад у справе выхаваньня новага чалавечка

Комунары—лепшыя барацьбіты за прамфінплан, за пяцігодку ў 4 гады

Паболей-бы такіх комун

Фабрыка „Комінтэрн“ (Нова-Барысаў). Праз некалькі хвілін калечэцца праца першай зьмены. Комунары вытворчай комуні фанернага цеху хутка і асуртна ўкладваюць у лапу машыны калодку, якая неўзабаве ператварыцца ў лісты чыстай і гладкай фанеры. Уважліва і пільна соцяць за працай комуні рабочыя гэтага цеху.

І бачу зазор і радасьць на малых тварах. Комунары з захапленнем і вялікай увагай назіраюць за кожным рухам машыны, за кожным лістом сыскай фанеры.

Шумны, працяглы гудок паведаміў аб сканчэньні працы.

Выходзім з заводу разам з таварышом Мірніным—арганізатарам і кіраўніком гэтай комуні.

— Было яно,—кажа тав. Мірнін,—калі пры арганізацыі бытавой комуні нават сакратар ічэйкі КП(б)В пасьмяляўся і сказаў: ты выдумляеш такое ад чаго ўсе будуць сьмяяцца, бо з гэтага нічога ня выйдзе...

Але бацьбрасьць і энтузіязм уялі верх. Пытаньне гэта паставілі на бюро камсамольскага калектыву. Бюро падтрымала.

Арганізацыю комуні спаткалі што называецца ў штыкі. Цэхадміністрацыя адмовілася даць комуні асобны варштат, але ўмяшчаліся дырэкцыя і парт. калектыв. Комуна адважала варштат.

Закінула дружная праца. Спачатку рабочыя сьмяліся з комунараў, даходзіла да таго, што адвечвалі

гайкі з комунараў, кага варштата, каб перашкодзіць працы комуні. Але комунары праз кароткі час дабіліся таго, што насамешкі змоўкі. Комуна пачалі даяць, і ўсё за што. Комунар выпрацоўвае замест 1200 лістоў на пляну—1500-1700 лістоў фанеры ў дзень. Комуна падняла вытворчасць працы на 12 проц., павялічыла зварот на 8 проц. і правяла шэраг іншых мерапрыемстваў.

Не дарма дырэктар заводу тав. Шульгін кажа:

— Паболей такіх комун, дык мы заўсёды перавыканаем прамфінплан.

Гр. Ведаючы.

У РАЙКОМАЎСКІМ ГАБІНЭЦЕ



— Што о-о-о! Памяшканьне для комуні! Да комунізму ішчы даўна,—пасьмеяе!

# УМЕЦЬ АБРАЦЬ ЦЭНТРАЛЬНАЕ ЗЬВЯНО

Узьнімаць на належную палітычную вышыню абмеркаваньне пытанняў, якія стаяць на канфэрэнцыях

Узмацняючы агонь на опартуністычных наскоках на лінію партыі, павышаць бяздольнасьць мас комсамольцаў

## „Гора-прарокам“ аб „крызісе“—двурэшнікам няма месца ў комсамоле

### НА ХАДУ ВЫПРАВІЦЬ ПАМЫЛКІ

Районныя канфэрэнцыі, якія за праходзяць, з асаблівай яркасьцю паказваюць аб узросшай палітычнай актыўнасьці і класавай бяздольнасьці мас комсамольцаў. Канфэрэнцыі, праходзячы ў асяродку пад знакам разгорнутай шырокай самакрытыкі, з выніковым аднадушным даюць адпаведныя „тэорыям“ комсамольскіх „гора-прарокаў“ аб „крызісе“ і аб неабходнасьці мас комсамольцаў на опартуністычным вылазках з партыі, так і ў комсамоле.

Той факт, што ў асобных мясцінах (Сураж, Тураў) канфэрэнцыі перамянілі работу РК неадвальна, даўшы правільную палітычную кіраваньне, якое праводзіць права-опартуністычную практыку, зьявілі яго, — лініі раз паднялі аб наўнасць вяртання да палітычнай актыўнасьці мас комсамольцаў.

Дэкаго абмеркаваньне пытанняў, няпряміраць да ўсіх і кожнага наскоку опартуністычнага характару, так і „зьява“, вяртання да палітычнай актыўнасьці дэлегатаў, шырока разгорнутая самакрытыка на гледзчы асобы — вось характарыстыка канфэрэнцыяў, як у асяродку праходзяць канфэрэнцыяў.

Анак, асобныя факты вяртання канфэрэнцыяў (Лось, Любань) зьнікаюць на 50 проц. (Уваравічы, Мядзель, Ішч), зьявіліся Жлобінскі РК справядліва на райкомініцы аб сваёй рабоце, — сведчыць аб наўнасці сілы ўдзяленьня ў партыю і ў комсамол і ў прыватнасьці ў Грэскай райарганізацыі (Баравік, Лыбнік, Крот), падрабучна выключэння прыватнасьці ў партыі і комсамолу.

Пасля перагібу ў пытаннях калектывізацыі, якія мелі месца ў Грэскім раёне ў летнюю весну, комсамольская арганізацыя лічыць больш згуртавалася пад кіраваньнем КП(б)В на выраўленьне перагібу і выкаваньне гаспадарча-палітычных кампаніяў.

### Тураўскія прарывы — вынік опартуністычнай практыкі РК ЛКСМБ

Комсамольская раённая канфэрэнцыя абгаварыла палітычны даклад райкому партыі і паўнасьцю дазвучылася да рашэньняў Кастрычніцкага пленуму ЦК КП(б)В. Справаздачу раённага камітэту РК ЛКСМБ абгаварылі пад агонь разгорнутай большавіцкай самакрытыкі.

Районная КСМ канфэрэнцыя Тураўшчыны дала палітычную ацэнку прарывам у працы арганізацыі, на месцы і шляхі іх ліквідацыі.

Гэтыя прарывы ў асяродку зьвядзца да наступнага:

1. Рычоўская лч. КСМ удзельнічала ў абкладанні 20 сярэдніх гаспадарак у індывідуальным парадку.
2. Прарывы на фронце мобілізацыі ў Донбас. Мобілізаваць комсамольцы ўцякалі ў Донбасу, спалохаўшыся цяжкасьцяў, і РК ЛКСМБ у адносінах уцэкачоў на прыняццё пільных захадаў.
3. Комсамольцы (Лазарчук і Баравенка Наста) падрывалі працу ў Перароўскім колгасе „Чырвоны Кастрычнік“.
4. На фронце вучобы — ні адна комсамольская школа раёну не працуе. На ўсеагульнаму абавязковаму навучаньню і ліквідацыі вылісьмеваць райкомы КСМ і ўсёй арганізацыяй ня зроблена нічога.

На падрыхтоўцы кадраў ня толькі нічога ня зроблена, а былі фак-

ты, калі прынята ў Маргэўскай Палітбюро тэхніку комсамольца не дапусьцілі выехаць на вучобу.

З прарывамі вяртання да палітычнай актыўнасьці і антысэмітызму раённы камітэт КСМ ніякай барацьбы ня веў, хоць яны і мелі месца ў арганізацыі (справа Шустэрмана).

Районная КСМ арганізацыя слаба ўдзельнічала ў гаспадарча-палітычных кампаніяў. У час уборачнай кампаніі комсамольцы такі хадзілі некалькі раз на працу ў колгас, але працавалі яны дрэнна, больш падрывалі работу (Кімбраўскі — сэкратар пшэльнай лчэйкі КСМ). Былі нават выпадкі, калі некалькі комсамольцаў агітавалі беспартыйную масу іхнімі іхнімі іхнімі працаваць у колгас.

На падліцы на пазыку „5-годка“ — чатыры гады“ комсамольская арганізацыя нічога ня зроблена (члены РК КСМ — Кімбраўскі, на стэўнікі — не падпісаліся на пазыку).

Комсамольская арганізацыя не павярнула да вытворчасьці, не перабудавала сваю работу ў адпаведнасьці з запатрабаваньнямі сучаснага рэканструктыўнага перыяду.

Перад зачыньнем канфэрэнцыі сэкратар Райкому партыі тав. Крацар спыніўся на далейшых задачах КСМ арганізацыі пасьля тураўскіх прарываў.

Наваліца.

### „Ніводнага комсамольца па-за колгасам“

(Грэская райканфэрэнцыя комсамолу)

Нядаўна адбылася райканфэрэнцыя комсамолу Грэскага раёну. Канфэрэнцыя прашла пад знакам шырокай крытыкі і самакрытыкі. На справядліва РК КСМ выступіла ў спрэчках 28 таварышоў. Канфэрэнцыя, заслухаўшы інфармацыю аб прыватнасьці вяртанняў з партыі і комсамолу і ў прыватнасьці ў Грэскай райарганізацыі (Баравік, Лыбнік, Крот), падрабучна выключэння прыватнасьці ў партыі і комсамолу.

Пасля перагібу ў пытаннях калектывізацыі, якія мелі месца ў Грэскім раёне ў летнюю весну, комсамольская арганізацыя лічыць больш згуртавалася пад кіраваньнем КП(б)В на выраўленьне перагібу і выкаваньне гаспадарча-палітычных кампаніяў.

Райканфэрэнцыя адзначыла, што палітвучоба ў раёне была летась сарвана і што сёння ў некаторых лчэйках КСМ, („Чырвоны Шлях“ Гацуні, Труханавічы) таксама стаць пад нагрому вяртання. Слаба вядзецца пінпер-праца. РК ЛКСМБ ня кіраваў атрадам ЮН.

Комсамол раёну слаба праводзіў культурна-масавую, нацмернавую

наогул і ў асаблівасьці срод дзятчак. Рост КСМ ва лік дзятчак дзятка невястарчаліны.

Райканфэрэнцыя паставіла яшчэ больш мобілізаваць сілы на выкаваньне гаспадарча-палітычных кампаніяў, неспасабна вярнуць работу на калектывізацыі вёскі, ажыццяўляючы дэзуг ліквідацыі кулацтва як класу на аснове сучаснай калектывізацыі.

Ажыццявіць дэзуг — „Ніводнага комсамольца па-за колгасам“.

Перад райканфэрэнцыяй былі праведзены кустаныя сходы комсамольскіх лчэйчак з пытаннямі справядліва РК КСМ, Кустаныя сходы адзначылі, што асяродку, большая частка комсамольцаў актыўна ўдзельнічала ў правядзеньні гаспадарча-палітычных кампаніяў і выўледа інцытатарам арганізацыі працы ў колгасах, сацсаборніцтва і ўдарніцтва, але некаторая частка комсамольцаў слаба правіла сябе ў гэтых работах.

Вось выпадкі ілжа-ударніцтва (сэкратар Чырвономалцкай лч. КСМ Мядзельскі П., Лешчанка Гэлка).

Юнкор. Пост Ц. Манарэнка.

### Канфэрэнцыя жорстка асудзіла „філэзофію“ Усоўскага

На Самакваліцаў раённай канфэрэнцыі па дакладу тав. Масейчанка аб задачах комсамольскай арганізацыі ў колгасным будаўніцтве выступіла больш 13 асоб.

Выступаючы адзначылі, што комсамольская раённая арганізацыя неадвальна праводзіла працу на арганізацыі новага прывіду ў колгасы.

Комсамольская арганізацыя спадзявалася на самацё. Выступіўшы на канфэрэнцыі тав. Усоўскі імкнуўся прывесці права-опартуністычныя довады на прыкладу былога сэкратара Горацкага РК ЛКСМБ — Целешава.

Канфэрэнцыя аднадушна дала адпор жабрацкай „філэзофіі“ Усоўскага.

Пасля заключнай прамовы тав. Масейчанка выступіў з дакладам аб працы раённай комсамольскай арганізацыі тав. Клябану — сэкратар РК ЛКСМБ.

У канцы выступіў тав. Усоўскі, які прынаў і асудзіў сваю памылку. Ён абмежаваўся ад сваёй прамовы і запэўніў канфэрэнцыю ў тым, што ён пададз будзе ўпарта змагацца за генэральную лінію партыі, выпраўляючы дапушчаныя памылкі. Юнкораўскі пост „Ч. 3“ Лебедзева.

### ПАСТАНОВА БЮРО ЦК ЛКСМБ аб адмене рашэньняў Сурацкай райканфэрэнцыі ЛКСМ

Абгаварыўшы пастановы райканфэрэнцыі Сурацкай арганізацыі ад 21-га кастрычніка і пастанову бюро Сурацкага РК ад 27-га кастрычніка аб выніках росту арганізацыі, ЦК лічыць, што:

1. У сваіх рашэньнях райканфэрэнцыя не мобілізуе ўвагі арганізацыі на арганізацыю беднаты і бядняцкае моладзі і на барацьбу з кулацтвам. Пытаньні вяртання барацьбы на вёсцы зусім вывалі з поля зроку райканфэрэнцыі, што зьяўляецца праймай пільнай права-опартуністычнай практыкай.
2. Райканфэрэнцыя дала няправільную, блытаную ўстаноўку ў пытаннях росту. Замест мобілізацыі ўвагі на ўдзяленьне ў комсамол батрацкай і бядняцкай моладзі, замест асыярожнага падыходу да прыёму сярэдняй моладзі, замест таго, каб прымаць толькі тую маламодную частку сярэдняй моладзі, якая сапраўды выявіла слабе ў барацьбе з кулаком, у барацьбе за калектывізацыю, — канфэрэнцыя арыентуе на максымальны ахот батрацка-бядняцкай і лешай часткі сярэдняй моладзі колгаснай моладзі. Районным камітэтам гэта памылка паглыбляецца. На гледзчы на тое, што шэраг лчэйчак выявіў яўную тэндэнцыю да асыярожнага росту, райком гэтага не прымачае. У сваёй пастанове ад 27-га кастрычніка, замест завастрыць увагу на батрацтва і беднаць, ён піша: „Вачкам зьявіўся асаблівую ўвагу на ўдзяленьне батрацка-бядняцкай і лешай часткі сярэдняй моладзі колгаснай моладзі“.
3. На пытаньні нацполітыкі, замест эканцэнтраваньня увагу арганізацыі на барацьбу з вяртанням расійскіх шовінізмаў, як галоўнай небясьпечнасьці, канфэрэнцыя паставіла: „Неабходна рашуча змагацца з усімі прарывамі шовінізму ўсіх колгараў, антысэмітызму, з нацыянал-дэмакратызмам, вядучы выхаваўчую працу ў гэтым напрамку“. Гэтай пастановаю канфэрэнцыя дэмабілізуе арганізацыю, бо робіць буйную палітычную памылку.

Выходзіць з гэтага, ЦК паставіў:

1. Пастановы канфэрэнцыі адхіліць, прапанаваным кіраваньнем пастановамі вышэйстанчых арганізацыяў і комсамольскіх вясцоў;
2. Нацверліць рашэньне ЦК аб зьяўцы т. Пераца з работы сэкратара за правы опартунізму;
3. Прапанавань новаму складу райкому правесці кустаныя сходы комсамолу, на якіх шырока раслуцаць арганізацыі школьнасьці вышэйшазначаных устаноў і яшчэ больш мобілізаваць яе на барацьбу з прарывамі права-опартунізму, як галоўнай небясьпечнасьці, на барацьбу з усялякімі адхіленьнямі ад лініі партыі ў нацыянальных пытаннях, згуртаваць галоўны агонь на барацьбу з вяртанням шовінізмаў, не паслабляючы барацьбы і з нацыянал-дэмакратызмам і шовінізмамі ўсіх іншых колгараў.

### Выправіць опартуністычныя памылкі да канца

У нумары 259 „Чырвонай Зьмены“ за 10-е лістапада мы пісалі аб буйных палітычных прарывах і права-опартуністычнай практыцы ў рабоце Сурацкай комсамольскай арганізацыі.

ЦК ЛКСМБ ў сваёй пастанове ад 20-га кастрычніка, якую мы сьвінкі зьявілі, адлініў права-опартуністычнае рашэньне Сурацкай райканфэрэнцыі, прынаўшы пры гэтым захады да найбольшай мобілізацыі комсамольскіх мас на непрымірную барацьбу з рознага роду адхіленьнямі ад генэральнай лініі партыі, на бязлітасную барацьбу з права-опартуністычнай практыкай, як галоўнай небясьпечнасьці, і „левымі“ загібамі на непрымірнае змагаць за левіцкую лінію ў нац. пытаннях — супроць вяртання вяртання расійскага шовінізму, не паслабляючы барацьбы з нацдэмакратызмам і шовінізмамі розных колгараў.

Райканфэрэнцыя Сурацкай комсамольскай арганізацыі, якая адбылася 26-га кастрычніка, рашуча ўдарыла па права-опартуністычнай практыцы свайго кіраваньня і опартуністычных рашэньнях райканфэрэнцыі ад 21 IX — 30 г.

Гэта райканфэрэнцыя па-большавіцку раскрытыкавала права-опартуністычныя памылкі свайго РК, зьявіўшы кіраваньнем завастрыць увагу арганізацыі на барацьбу за генэральную лінію партыі супроць наскокаў на яе, як справа так і „зьява“.

Рашэньні райканфэрэнцыі — паруча таго, што Сурацкая комсамольская арганізацыя надзея, пад кіраваньнем парт. арганізацыі, шырока разгортаючы большавіцкую крытыку і самакрытыку, на гледзчы на асобы, на левіцкую выправіць дапушчаныя ў пасабных лчэйках выкружэньні лініі партыі (права-опартуністычная і „левыя“ перагібы), мобілізуе шырокіх мас комсамольцаў і працоўнай моладзі на барацьбу за левіцкую генэральную лінію партыі, на пасьпяховае выкаваньне чарговых гаспадарча-палітычных задач на вёсцы, на барацьбу з кулацтвам і ліквідацыю яго як класу на базе сучаснай калектывізацыі.

### Пад знакам ліквідацыі прарываў

10-я канфэрэнцыя комсамолі Расьняншчыны праходзіла пад знакам ліквідацыі прарываў у працы комсамольскай і пінерскай арганізацыяў.

Канфэрэнцыя зааўнівае, што комсамолі Расьнянскага раёну будзе з удзельніцтвам комсамолу онту візмам і настойлівасьцю праводзіць у жыццё генэральную лінію партыі пад кіраваньнем левіцкага ЦК.

Канфэрэнцыя адзначыла ўсе ве-

